

Родаваарыентаваныя үяўленні ў традыцыйнай культуры беларусаў і асаблівасці іх даследавання

ч.1

Вольга Шарай,
вядучы навуковы супрацоўнік
аддзела нарадазнаўства Цэнтра
даследавання беларускай
культуры, мовы і літаратуры
НАН Беларусі, доктар
філалагічных навук



Анататыя. У артыкуле з улікам даных комплексных палявых даследаванняў, праведзеных аўтарам, прадстаўлены вынікі вывучэння родаваарыентаваных үяўленняў, якія з'яўляюцца важнай часткай традыцыйнай культуры беларусаў, а іх даследаванне – самастойным навуковым напрамкам.

Ключавыя слова: родаваарыентаваныя үяўленні, культ продкаў, патрылінейнасць, сямейная рэлігійнасць, Дзяды, гістарычныя формы сям'і і сістэмы роднасці.

Для цытавання: Шарай В. Родаваарыентаваныя үяўленні ў традыцыйнай культуры беларусаў і асаблівасці іх даследавання.

Ч. 1 // Наука и инновации. 2023. №5. С. 66–71.
<https://doi.org/10.29235/1818-9857-2023-05-66-71>

У складаных грамадствах роднасць з'яўляеца толькі невялікай часткай сацыяльных адносін. У мінулым яна адыгрывала значную ролю ў сацыялізацыі індывидуаў і, як адзначаюць даследчыкі, з'яўлялася фактарам парадку, які быў надзвычай стабільным у адносінах да гістарычных зменаў праз міжпакаленную сацыялізацыйную сувязь. Роднасць была важнейшай за шлюб і за жыццёвую супольнасць [14]. У простых грамадствах роднасныя адносіны былі настолькі шырокімі і значнымі, што маглі ўтвараць сацыяльную сістэму. Даследчыкі падкрэсліваюць спецыфіку рэгіёнаў адносна розных рыс, якія датычацца сям'і і роднасці, у Захадній, Цэнтральнай і Усходній Еўропе.

Гістарычныя сацыяльныя структуры зніклі, але культурныя феномены, абумоўленыя імі, сталі часткай традыцыйнай культуры. Перш за ёсё гэта датычацца народаў Усходній і Паўднёва-Усходній Еўропы, у якіх доўга

захоўвалася патрылінейная сістэма роднасці з раўнапраўным мужчынскім спадкаемствам [10–12]. Такі парадак у традыцыйнай культуре, важным складнікам якой быў родаваарыентаваныя үяўленні, праяўляўся ва ўшанаванні продкаў роду па мужчынскай лініі [10, 11]. У многіх еўрапейскіх рэгіёнах яно рана было выцеснена праз хрысціянізацыю [15].

Цікавасць да праблемы культуры продкаў як формы рэлігіі з'явілася ў навуковай літаратуры ў другой палове XIX ст. У працах Э. Тайлара і Г. Спенсера ўшанаванне продкаў разглядалася з пазіцыі універсальнасці гэтай формы рэлігіі. Аднак наступныя даследаванні рэлігійных вераванняў не пацвердзілі гіпотэзы аб універсальнасці культуры продкаў. Вывучэнне рэлігійных вераванняў старажытных грэкаў і рымлян, якое ажыццяўі Фюстэль дэ Куланж, выявіла цесную сувязь рэлігійных үяўленняў, харектэрных для культуры продкаў, з сацыяльнай асновай грамадства, важнасць кроўнароднасных адносін у такай сістэме вераванняў, адрозненне яе ад універсальных сусветных рэлігій. З улікам даных аб рэлігійных вераваннях у аддаленых рэгіёнах свету Э. Дзюркгейм зрабіў выснову, што культура продкаў – з'ява не ўніверсальная [13].

Найбольшую цікавасць у даследчыкаў выклікалі пытанні, звязаныя з сістэмай роднасці і структурамі сям'і на Балканах, што было абумоўлена добрай захаванасцю ў традыцыйнай культуры балканскіх народаў архаічных родаваарыентаваных үяўленняў і значным масівам эмпірычных даных, сабраных пачынаючы з XIX ст. Гэтыя пытанні разглядаліся ў пра-

цах В. Караджыча, В. Чайкановіча, М. Васіч, М. Філіповіча, Д. Марынава, Р. Пешавай і інш.

У рэгіёнах Паўднёва-Усходнія Еўропы хрысціянізмаванай формай культу продкаў было балканскага свята хатняга патрона. Найбольш распаўсюджаная назва свята ў паўднёваславянскіх мовах – Слава, хаця яна шырока ўжывалася толькі з XIX ст. праз школынае выкладанне. Да сярэдзіны XIX ст. існавалі яго розныя рэгіянальныя найменні: «krsono ime», «krasna slava», «Sveti», «Svetac», «Svetoga», «светъ», «служба» і інш. [16, 17].

Сямейныя і роднасныя адносіны, якія складаліся гісторычна, з характэрнымі рэлігійнымі ўяўленнямі аб ушанаванні продкаў, захоўваліся дастаткова доўга ў некаторых рэгіёнах Усходнія Еўропы, але ў XIX ст. яны заставаліся маладаследаванымі. У далейшым да пачатку 90-х гг. XX ст. іх вывучэнне заставалася недастатковым.

З пазіцыі сацыяльнай гісторыі сям'і ў еўрапейскіх народаў аўстрыйскі вучоны М. Мітэрауэр з сярэдзіны 70-х гг. XX ст. праз разгляд балканскага свята хатняга патрона з уласцівымі яму формамі памяці продкаў стаў распрацоўваць праблему рэлігіі сям'і. Ён звяртаў асаблівую ўвагу на рэлігійныя аспекты патрылінейна-комплексных сямейных структур, у прыватнасці на культ продкаў, як важную асаблівасць гісторычных формаў сям'і і сістэм роднасці на Балканах [15].

Ва ўсходненеўрапейскай прасторы павышана цікаўасць да проблемы ўшанавання продкаў адзначалася ў канцы XIX – пачатку XX ст. Вывучаючы распаўсюджанасць вялікасямейнай патрыярхальнай абшчыны ва ўсходніх славян, М. Кавалеўскі прыйшоў да высновы, што «если бы мы не имели все время в виду религиозный характер, который присущ древней семейной общине в эпоху патриархата, то мы, в конце концов, ничего бы не поняли в ее внутренней организации» [5]. Упершыню было пастаўлена пытанне пра неабходнасць разгляду родавай абшчыны ва ўсходніх славян у сувязі з уласцівай ёй рэлігіяй. Аднак у далейшым даследаванне культуры продкаў ва ўсходніх славян не атрымала развіцця.

С.А. Токараў адзначаў, што культ продкаў – не ўніверсальная з'ява, ён у вузкім сэнсе «исторически известен лишь как почитание умерших мужчин-сородичей, характерное для патриархально-родового строя и его позднейших пережитков» [9]. Пачынаючы з XIX ст. даследчыкі традыцыйнай духоўнай спадчыны ўсходніх славян адзначалі сярод іх вера-

вання ў культы прыроды, вышэйшых бóstваў, продкаў, веру ў ніжэйшую дэманалогію.

У XIX ст. матэрыялы аб традыцыі ўшанавання продкаў у беларусаў былі прадстаўлены ў публікацыях М. Чарноўскай, Я. Тышкевіча, О. Кольберга, М. Федароўскага, М. Дзмітрыева, П.В. Шэйна, А.Я. Багдановіча і інш.

У XX ст. працягвалася назапашванне даных аб беларускім абраадзе Дзяды, у якім выразна прайўляўся культ продкаў. Некаторыя звесткі аб абраадзе разглядаліся ў працах Е. Раманава, Я. Карскага, К. Машынскага, Ч. Пяткевіча, В. Ластоўскага, С. Станкевіча, Ул. Васілевіча і інш. У часопісе «Lud» у 1926 г. была апублікавана работа Ю. Галомбака «Дзяды беларускія». П. Фларэнскі адзначаў, што культ продкаў – адзін з элементаў, якія ляглі ў аснову рускага права-слаўя. Аднак пры прызнанні важнасці культуры продкаў у традыцыйнай культуры народаў Усходнія Еўропы сістэмнае гісторыка-антрапалагічнае даследаванне гэтага сацыяльна-культурнага феномена да 90-х гадоў XX ст. адсутнічала.

Звесткі, якія з'яўляюцца важнымі для вывучэння культуры продкаў і звязаных з ім праўлення ў традыцыйнай духоўнай культуры беларусаў, доўгі час заставаліся фрагментарнымі, што не спрыяла правядзенню сістэмнага даследавання гэтага феномена культуры.

Некаторыя даныя аб родаваарыентаваных ўяўленнях беларусаў у традыцыйных каляндарных і сямейных абраадах былі прадстаўлены ў кнігах серыі «Беларуская народная творчасць», якія выйшлі у 70–80-х гг. мінулага стагоддзя – «Чарадзейныя казкі» (1973), «Пахаванні. Памінкі. Галашэнні» (1986), «Вяселле. Песні. Кн. 3» (1983). У томе «Пахаванні. Памінкі. Галашэнні» выйшаў артыкул Ул. Васілевіча «Беларускія жалобныя абраады і галашэнні», былі прадстаўлены вядомыя з літаратурных крыніц, пачынаючы з XIX ст., тэксты аб абраадзе Дзяды, а таксама невялікая колькасць эмпірычных даных, якія раней не публіковаліся. Як адзначаў аўтар, «Дзяды – сямейнае свята, і яно вымагае ад усіх членоў сям'і прысутнічаць у гэты дзень у роднай хаце» [8]. Л. Малашава ўступным артыкуле да тома «Вяселле. Песні. Кн. 3» адзначала, што «багацце беларускіх сірочых вясельных песен тлумачыцца галоўным чынам развітасцю культуры продкаў у беларусаў» [2].

У традыцыйнай культуры беларусаў родаваарыентаваныя ўяўленні былі абумоўлены асаблівасцямі доўгага захавання гісторычных сямейных структур – яшчэ ў XIX ст. у асобных



Вячэра на вясення Дзяды. Лунінецкі павет. Фота Ю. Абрэмскага

рэгіёнах значнай была доля вялікіх непадзеленных сем'яў. У народнай свядомасці слова «род» – адна кроў, адзін корань. Ва ўспрыманні дадзенага канцепту істотную ролю адыгрывае яго асацыяцыя з мужчынскім пачаткам, чаму і адпавядае граматычная катэгорыя мужчынскага рода. Лексема «род» шырока выкарыстоўвается для абазначэння сацыяльнай групы (сям'і, шэрагу пакаленняў адзінага паходжання).

Новы імпульс вывучэнне родаварыентаваных рэлігійных уяўленняў атрымала ў канцы 90-х гг. XX ст.– першым дзесяцігоддзем ХХI ст.



Гаспадар, які сядзіць на покуці. Лакалізацыя невядомая. Фота Ю. Абрэмскага

У выніку палявых даследаванняў па спецыяльна распрацаванай праграме былі атрыманы новыя даныя [10], створаны тэарэтыка-метадалагічныя асновы для разгляду рэлігійнага ўшанавання продкаў у традыцыйнай культуры беларусаў як самастойнага напрамку даследаванняў. Выяўлена, што ў беларусаў каштоўнасная прырода ўшаноўваемых продкаў на этапе дамінавання архаічнай сацыяльнасці прайяўлялася ў пануючай сістэме рэлігійнасці патрылінейнай родавай супольнасці, у якой уяўленне аб родзе як аб духоўным адзінстве і ўзаемазалежнасці памерлых пакаленняў продкаў і іх

жывых нашчадкаў па мужчынскай лініі прадвызначала неабходнасць адпаведных каляндарных абраадаў ушанавання продкаў і сімвалічных ахвяраванняў ім, што, паводле народных уяўленняў, магло ўплываць на жыццяздольнасць сямейна-родавай супольнасці [10].

Яркая прайава родавых уяўленняў мела месца ў абраадзе культуры продкаў Дзяды, які з'яўляецца адметнай рысай традыцыйнай духоўнай культуры беларусаў. Арэал гэтага каляндарнага памінальнага абрааду ахопліваў тэрыторию сучаснай Беларусі, частку ўкраінскага Палесся, вобласць пражывання беларусаў ва ўсходній Польшчы [11].

Слова «дзяды» ў дачыненні да беларускай абраадавай традыцыі заўсёды ўжываецца ў множным ліку. Кола асноўных значэнняў гэтага слова ў кантэксце народнай беларускай каляндарнай традыцыі:

- 1) традыцыйны сямейна-родавы абраад ушанавання памерлых продкаў, які праводзіўся ў доме ў строга вызначаныя дні года;
- 2) душы памерлых продкаў, рытуальнае запрашэнне якіх на абраадавую вячэрну было лейтматывам дадзенага абрааду;
- 3) дзень або дні ў годзе, калі праводзіўся каляндарны сямейна-родавы абраад Дзяды.

Параўнальнае даследаванне ў міжкультурным кантэксце паказала шмат агульнага ў свяце хатняга патрона на Балканах і беларускім абрадзе Дзяды, якія прысвечаны ўшанаванню продкаў роду [10, 11]. Абрад Слава на Балканах у большай ступені, чым абрад Дзяды, быў хрысціянізаваны. Гэты абрад адбываўся адзін раз на год у дзень памяці святога, які лічыўся заступнікам сем'яў пэўнага роду. Абрад Дзяды ў беларусаў у розных лакальных традыцыях мог праводзіцца некалькі разоў на год.

У некаторых варыянтах абраду Слава рытуальныя дзеянні пачыналіся ў царкве (у праваслаўных) з удзелам святара. У гэтым абрадзе на пачатковым этапе сваю ролю галава дома дзеліць са святаром (верцяць і ламаюць пірог, кладуць абедзве палавіны адну на другую, п'юць віно, цалуюць адзін аднаго). У абрадзе Дзяды прысутнасць святара выключалася, абрад заўсёды адбываўся ў дому, прытым, што рытуальная функцыя заўсёды выконваў толькі галава сям'і. У абрадзе Слава важнае значэнне мае святы дома, ікона святога, які лічыцца заступнікам роду, заўсёды прысутнічае ў хаце і мае асаблівае значэнне. У абрадзе Дзяды мела месца непасрэднае рытуальнае звязтанне з запрашэннем душ продкаў роду на трапезу у іх гонар, сімвалічнае выдзяленне для іх часткі рытуальных страв [10].

Падчас балканскага абраду Слава, як і ў беларускім абрадзе Дзяды, успаміналі памерлых дома, пералічвалі іх імёны. Кульмінацыяй Славы з'яўляецца піццё ў час трапезы ў гонар Бога і святога дома. У абрадзе Дзяды, асабліва на пачатку яго правядзення, важнымі з'яўляюцца хрысціянская малітвы; у той жа час, акрамя сімвалічных элементаў (свечак, рытуальных страв), мела месца непасрэднае запрашэнне душ продкаў роду на трапезу ў іх гонар і больше адчuvанне непасрэднай іх прысутнасці. На Дзяды гатавалі адмысловую памінальную страву. У розных лакальных традыцыях гэта «куцця», «канун», «сыта», «коліва». Для балканскага свята хатняга патрона, у якім выражаны культ продкаў, таксама характэрна наяўнасць памінальной стравы – «коліва» [16, 17].



Сям'я каля калыскі, 1937 г. Фота Ю. Шыманчыка

Роднасныя сувязі заставаліся найбольш моцнымі ў патрылінейна-комплексных сем'ях, якія на Балканах яшчэ у XIX ст. былі распаўсюджаныя. На беларускім Палессі ў сярэдзіне XIX ст. доля вялікіх непадзеленых сем'яў была большай за нуклеарныя (56%) [6]. Як было сказана вышэй, патрылінейная сістэма роднасці, якая была арыентаваная на ўшанаванне продкаў па мужчынскай лініі, доўгага захоўвалася ў рэгіёнах Усходняй і Паўднёва-Усходняй Еўропы.

Дзяды – сямейна-родавае ўшанаванне продкаў. Асаблівасцю гэтага абраду было тое, што ён звязаны з прасторай дома. На Дзяды збіралася ўся сям'я. Абрад прысвячаўся ўсім памерлым членам сям'і, продкам роду.

У асобных лакальных традыцыях на памерльчым заходзе Расіі быў зафіксаваны аналагічны абрад, але без назвы Дзяды. Тэрмін «дзяды», як беларускае запазычанне, выкарыстоўваўся ў некаторых абрадавых практиках прадстаўнікоў літоўскай этнічнай групы ў Беларусі і літоўцаў на тэрыторыях, памежных з Беларуссю [11]. Абрад Дзяды праводзіўся ў строга вызначаныя дні календара, але колькасць дзён у годзе, прысвячаных памерлым продкам роду, у розных лакальных традыцыях была неаднолькавай. У беларусаў найбольш вядомыя: 1) мясаедныя, зімовыя, велікапосныя, масляныя; 2) траецкія; 3) восеніескія Дзяды – перад Дзімітравым днём, Міхайлавым днём. У адпаведнасці з мясцовай традыцыяй Дзяды маглі адзначацца два разы на год або трывалічныя.

Пачынаючы з XIX ст. назапашаны значны масіў эмпірычных даных аб абраадзе Дзяды, сабраных у населеных пунктах розных рэгіёнаў Беларусі.

Да пачатку ўрачыстай вячэры на Дзяды ў хаце і на падвор’і ўсё павінна быць прыбрана. Асаблівая атмасфера часу напярэдадні абрааду (або на наступны дзень) была звязана з прыходам у сяло старцаў (жабракоў), якія, пераходзячы ад хаты да хаты, выконвалі прынятая для гэтага часу памінальная малітва. Старцам перадаваўся спіс памерлых, імёны якіх належала агучыць у малітоўным памінанні, за што яны атрымлівалі міласціну ад гаспадароў. Памінальныя тэксты старцаў на Дзяды былі такімі ж, як пры каляндарных памінаннях на могілках, куды, у адпаведнасці з мясцовой традыцыяй, старцы таксама маглі прыходзіць.

Падчас такіх наведванняў выконваліся духоўныя песні, але асаблівае месца займала памінанне старцамі памерлых родзічаў гаспадара дома. Пасля такога пайменнага памінання старац выконваў агульны памінальны спеў: «Й пымяни, Божа, вы чарксты, ды ў раі своей прасветлы, Ды ўсё у быцціку вясёлым, ды ўсё ў жицціку провольным, Каб и сросничків чували, каб й молитвку прыймали, Каб ды й з неба суглидали, хлеба й соли зысылали!...» [7]. Гэты памінальны спеў утрымлівае архаічны элемент – чаканне нашчадкамі спрыяння ад сваіх родавых продкаў, што не адпавядае хрысціянскай традыцыі. Трэба адзначыць, што ў пайменных памінаннях старцаў не вытрымліваўся паслядоўна прынцып патрылінейнасці, яны мелі сінкретычныя характеристар, што з'яўлялася сінтэзам архаічных і хрысціянскіх уяўленняў.

У абраадзе Дзяды, які праводзіўся ў строга вызначаныя дні календара, быў яўна выражаны патрылінейныя характеристар родавай супольнасці. Пры патрылінейнай сістэме роднасці панаваў строгі прынцып старшынства. Сярод удзельнікаў абрааду дамінантная роля належала мужчынам, шанаваліся продкі роднаснай групы па мужчынскай лініі. Галоўная роля падчас урачыстай вячэры надавалася старэйшаму з мужчын, які (звычайна гаспадар хаты) быў у цэнтры абрадавай цырымоніі – ён чытаў малітву, запрашаў душы продкаў за памінальны стол [10]. Гаспадар садзіўся за столом на самым ганаровым месцы – у куце пад абразамі, іншыя мужчыны паводле старшынства побач з ім, жанчыны на процілеглым баку стала [4].

Галава сям'і на пачатку памінальной вячэры запальваў свечку, прымацоўваў яе на куце

і пачынаў малітву. Сярод малітваў часта была «Ойча наш». Пасля садзіліся за стол, устаўлены стравамі, і гаспадар пры ўсеагульной увазе і глыбокай пашане звяртаўся да продкаў, запрашаў іх на вячэру: «Святыя дзяды, завем вас, Хадзіце да нас! Ёсць тут усё, што Бог даў, Што я для вас ахвяраваў, Чым толькі хата багата. Святыя дзяды, просім вас, Хадзіце, ляціце да нас» [3]. Стараславянскае «svetu» у сваім дахрысціянскім значэнні адносілася да аўек-тай, якія валодалі звышнатуральнай сілай [1].

У тэкстах запрашэнняў у абраадзе Дзяды душки памерлых родзічаў, запрошаных на трапезу, – гэта «дзяды», «дэды», «радзіцелі», «душачкі» і інш. Многія вакатыўныя формулы ў рытуале запрашэння памерлых продкаў пачынаюцца з эпітэта «святыя»: «Святыя дзяды! Прыйдзіце сюды...»; «Святыя дзяды, хадзіце к нам, на што Бог даў».

Паводле народных уяўленняў, душки продкаў прыходзяць на Дзяды ў свае хаты ў пэўны час, спажываюць прыгатаваныя для іх стравы. Сумесная вячэра сям'і, удзельнікі якой верылі ў нябачную прысутнасць запрошаных продкаў роду, выражала рэлігійныя характеристар абрааду.

Гаспадар дома і ўдзельнікі памінальной вячэры частку ад кожнай стравы спачатку адкладвалі душам продкаў, а пасля елі самі. Гаспадар першы браў памінальную страву, спачатку адкладваў Дзядам, а потым за ім гэта рабілі члены сям'і.

У хрысціянскім народным светапоглядзе Дзяды займаюць асобую пазіцыю – «са святымі»: «Помяны, Божэ, наўшых святых дедуў, пошлы ѹім рай просвёты, царство нэбеснае. Нэхай вони со святымі спочываять, а нам хліб-суль посылають» (в. Мокрая Дуброва Пінскага раёна Брэсцкай вобласці); «Хай вони ужэ со святымі опочывають, а нэхай вони ужэ нам здоровья попрыяють» (в. Глінка Столінскага раёна Брэсцкай вобласці)¹.

Рытуальным элементам вячэры з'яўляўся хлеб, ад якога душки продкаў (Дзяды) атрымлівалі сваю долю ў выглядзе гарачай пары: «На Дэды у нас хліб пачуць, ломяць, да пар ідэ, кáжуть: «Хай дўшэчки хватáють»» (в. Справа Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці). Важна было прытрымлівацца асобых правіл, напрыклад нельга было рэзаць хлеб нажом. Адначасова з вымаўленнем тэксту запрашэння душ памерлых продкаў на вячэру выкананіца мог адчыняць дзвёры ці акно.

¹ У артыкуле выкарыстаны матэрыялы, атрыманыя аўтарам у выніку паліевых даследаванняў

Члены сям'і ў час абрарадавай вячэры паводзілі сябе адпаведна традыцыі. Прынята было адве-даць кожнай стравы, якая была на стале. У час вячэры прыгадвалі памерлых продкаў, называлі іх імёны. Характар рытуалу не дапускаў забаў, гуль-няў, спеваў, што лічылася б абразай для душ памерлых. У цэлым для паміナルнай гутаркі ў дзень Дзядоў характэрны быў вусны калектыўны ўспамін аб продках, пры гэтым з рознай ступенню паглы-бленасці згадваліся адметнасці характару нябожчы-каў і асобных эпізодаў іх жыцця, што асабліва запомніліся ці мелі значнасць для родавага падання, якое вусна перадавалася з пакалення ў пакаленне. На Дзяды атмасфера была сумная і строгая, харак-тэрна стрыманасць у прамовах і паводзінах.

Прызначаную для душ ежу не пры-біралі са стала, казалі: «Гэта дзедава заста-лася вячэра, прыйдуць мёртвыя і павячэра-юць. Гэто мы ў іх памянулі, а яны прыйдуць» (в. Калоднае Столінскага раёна Брэсцкай воб-ласці, інфармант – перасяленец з-пад Нава-градка); хлеб і іншыя рэшткі заставаліся адкры-тымі настале на працягу ўсёй ночы для Дзядоў.

Ва ўяўленнях удзельнікаў абрараду гэта была сумесная вячэра дзвюх частак роду, аб чым свед-чаць матэрыялы, зафіксаваны ў розных лакаль-ных традыцыях. Акрамя адкладвання абрарадавай ежы Дзядам, аб чым гаварылася вышэй, нябаж-ная прысутнасць душ продкаў абазначалася – ім пакідалі месцы на лаўках засталом; колькасць лыжак настале была большай, чым колькасць асоб засталом, што сімвалічна азначала іх прыналежна-сць душам памерлых родзічаў, якія, згодна з народ-нымі ўяўленнямі, маглі прысутнічаць у доме.

Пасля заканчэння паміナルнай вячэры адбы-ваўся абрарад провадаў Дзядоў. Пры гэтым так-сама мог выкарыстоўвацца вакатыў «свя-тыя»: «Святыя дзяды! Вы сюды прыляцелі, пілі і елі. Ляціце цяпер да сябе! Скажыце, чаго яшчэ вам трэба, А лепій ляціце да неба...» [3].

У абрарадзе Дзяды памінаюцца продкі дадзе-нага роду незалежна ад таго, як даўно яны памерлі. У зборным звароце «Дзяды» імплі-цитна існуе думка, што ў дому прысутніча-юць душы не толькі тых з іх, пра каго памята-юць, але і больш аддаленых продкаў роду. Абрарад садзейнічаў захаванню і падтрыманню высокага ўзроўню духоўнасці і веры ў пасмяротнае існа-ванне душы, яе мажлівасць у пэўныя дні вяр-тацца ў дому сваіх блізкіх, веру ў тое, што духоў-ная сувязь жывых і памерлых членаў роду не пера-рывается. У народных традыцыйных уяўленнях

ушанаванне продкаў падразумівала іх магчы-масць упłyваць на жыццё сваіх нашчадкаў.

Абрарад Дзяды прадстаўляў архаічную народ-ную традыцыю, якая ў працэсе хрысціяніза-цыі захавалася і аказалася глыбока інтэграва-ной у традыцыйную культуру сельскага насель-ніцтва. Як паказалі даследаванні, найбольш поўна абрарад быў прадстаўлены ў культуры сель-скага праваслаўнага насельніцтва Беларусі. ■

Працяг будзе

■ **Summary.** The article, taking into account the data of complex field researches conducted by the author, presents the results of the study of kin-oriented representations, which are an important part of the traditional culture of Belarusians, and their research is an independent scientific direction.

■ **Keywords:** kin-oriented representations, ancestor worship, the patri-lineage, the family religiosity, Dzyady, the historical family forms and the kinship systems.

■ <https://doi.org/10.29235/1818-9857-2023-05-66-71>

СПІС ВЫКАРЫСТАННЫХ КРЫНІЦ

1. Бенневист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов: Пер. с фр. / Общ. ред. и вступ. ст. Ю. С. Степанова. – М., 1995.
2. Вяселле. Песні ў 6-ці кн. / Склад. Л. А. Малаш; Муз. дадат. З. Я. Мажэйка. – Мінск, 1983. Кн. 3.
3. Дмитриев М. А. Описание похорон и дзядов в Новогрудском уезде // Памятная книжка Виленского генерал-губернаторства на 1868 год. – СПб. 1868. С. 84–88, 216.
4. Довнар-Запольский М. В. Очерки семейственного обычного права крестьян Минской губ. // Этнографическое обозрение. 1897. №1.
5. Ковалевский М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности / Пер. с франц. С. П. Моравского; Под ред. с предисл. и примеч. М. О. Косвена. – М., 1939.
6. Курыловіч Г. М. Сямейны уклад жыцця // Беларусы. Сям'я / Рэдкал.: В. К. Бандарчык і інш.; Ін-т мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору НАН Беларусі. Т. 5. – Мінск, 2001. С. 13–107.
7. Никифоровский Н. Я. Очерки Витебской Белоруссии. I. Старцы. – М., 1892.
8. Пахаванні. Памінкі. Галашэнні / Укладанне тэкстай, уступ. артыкул і камент. У. А. Васілевіча. – Мінск, 1986.
9. Токарев С. А. Ранние формы религии. – М., 1990.
10. Шарая О. Н. Ценностно-нормативная природа почитания предков. – Минск, 2002.
11. Шарая В. М. Родавая свядомасць у традыцыйной духоўнай культуры народаў Усходняй і Паўднёвой-Усходняй Еўропы // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: XIV Міжнародны з'езд славісту (Охрыд, 2008): Дакл. бел. дэлегаціі / НАН Беларусь; Беларускі камітэт славісту. – Мінск, 2008. С. 321–334.
12. Шарая В. М. Родаварыентаванная ўяўленні ў традыцыйной духоўнай культуры беларусаў // Нарсы гісторыі культуры Беларусі // У 4 т. Т. 3. Культура XIV – пачатку XX ст. духоўная культура / А. І. Лакотка [і інш.]; навук. рэд. А. І. Лакотка. Кн. 2. – Мінск, 2016. С. 458–481.
13. Durkheim E. Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Übers. von Ludwig Schmidts. 2. Aufl. – Frankfurt a. M., 1998.
14. Jeggle U. Kiebingen. Eine Heimatgeschichte. Zum Prozess der Zivilisation in einem schwäbischen Dorf. – Tübingen, 1977.
15. Mitterauer M. Historisch-anthropologische Familienforschung: Fragestellungen und Zugangsweisen. – Wien, Köln, 1990.
16. Schneeweis E. Grundriß des Volksglaubens und Volksbrauchs bei den Serbokroaten. – Celje, 1935.
17. Чайкановіћ В. Стара српска религija и митология. – Ниш, 2003.